



АЛЕЙНЫЯ  
АКВАРЭЛІ  
МІХАІЛА  
ЛЯЎКОВІЧА

5



Выдаецца  
з 9 жніўня 1917 г.

Родная газета на роднай мове



# ЗВЯЗДА

У СПАДЧЫНУ —  
І ХАТА,  
І ДАЎГІ

7



12

КАСТРЫЧНІКА 2021 г.

АЎТОРАК

№ 196 (29565)

## Купалава восень



Фота Анастасія КІПЕШЧУКА

Масквічка Юлія ФІРСАВА любіць бываць у нашай краіне, яна аб'ездзіла ўсе знакавыя месцы Беларусі. А на радзіму Янкі Купалы, у Вязынку, прыехала гэтай

восенню яшчэ раз — прызнаецца: вельмі хацела пабачыць, як выглядаюць мясціны, дзе нарадзіўся вядомы паэт, у самы рамантычны час года.

Далучайцеся!

### МАМАМ ПРЫСВЯЧАЕЦЦА

Пачаўся Тыдзень маці

Па ўсёй краіне 11—17 кастрычніка пройдуць разнапланавыя тэматычныя мерапрыемствы, расказалі БелТА ў Міністэрстве працы і сацыяльнай абароны.

З учарашняга дня ў гарадах, абласных цэнтрах стартавалі ўрачыстыя прыёмы, на якіх шматдзетных жанчын узнагароджваюць ордэнам Маці. Усіх маці будуць ушаноўваць у працоўных калектывах, дзе пройдуць святочныя мерапрыемствы, канцэрты і акцыі. У тым ліку запланаваны ведамасныя рэспубліканскія акцыі, прамыя тэлефонныя лініі органаў выканаўчай улады па пытаннях дзяржападытрымкі сем'яў з дзецьмі, круглыя сталы, прэс-канферэнцыі па пытаннях фарміравання здаровага спосабу жыцця і аховы рэпрадуктыўнага здароўя, бясплатнае прававое кансультаванне для шматдзетных маці і тых, якія выходзяць дзяцей-інвалідаў, магчымасць набыць паштовыя карткі і бясплатна адправіць віншаванне мамам, бабулям, сёстрам, сяброўкам і калегам па Беларусі, правядзенне заняткаў па бяспецы для малых маці, тэматычныя пасады памятных алей і малібен ва ўсіх храмах краіны аб здароўі маці.



Фота Анастасія КІПЕШЧУКА

СТАР. 3

Будзьце здаровы!

### «РАІМ УСІМ «УКАЛОЦЦА»

Чаму пенсіянеры ДРАПКОВЫ з Крупскага раёна вырашылі прышчапіцца ад каранавіруса

Вёска Малая Слабада знаходзіцца далекавата ад райцэнтра. У населеным пункце няма вытворчасцяў, цэнтральнага водаправода, ацяпляюцца дамы печамі на цвёрдым паліве. Жыве 48 чалавек, у асноўным пенсіянеры. У тым ліку і Ніна Яўгенаўна Драпкова са сваім мужам Анатолям Сяргеевічам. А прыехалі мы з медыкамі да іх не ў госці, а з канкрэтнай мэтай. Работнікі аховы здароўя — каб зрабіць сужэнцам прышчэпку ад COVID-19, а журналісты з дазволу гаспадароў — пагутарць з імі, чаму прынялі такое рашэнне.

СТАР. 3



### ЦЫТАТА ДНЯ



Юрый СЕЛІВЕРСТАЎ,  
міністр фінансаў:

«Па выніках гэтага года бюджэтныя чаканні сціплыя, але пазітыўныя. Першапачаткова, калі мы фарміравалі яго на бягучы год, зыходзілі з кансерватыўных ацэнак. Тады было незразумела, як краіна будзе выходзіць з пандэміі, колькі атрымаецца зарабіць эканоміцы. У нас быў даволі важкі дэфіцыт, на ўзроўні Br4 млрд, які з улікам удакладненняў у пачатку года ўзрос да Br6 млрд — больш за 3% ВУП. Яго планавалася пакрыць за кошт рэшткаў бюджэту, «падушкі», якую мы назапасілі ў папярэднія гады. Але па выніках 9 месяцаў наш дэфіцыт складае крыху больш як Br1 млрд, менш за 1% ВУП. Бюджэт на наступны год плануецца ў эканомных умовах і з улікам кансерватыўных сцэнарыяў. Групууюцца ўсе прыбыткі, выключаюцца расходы, якія могуць пачакаць, каб максімальна быць у балансе і мець рэзервы. Пры гэтым на бюджэтнікаў не будзе дадатковай нагрукі. Рост заробтнай платы ў любым выпадку будзе. Ён будзе мець рэальнае значэнне, гэта значыць, мае быць вышэйшы, чым інфляцыя».



### КОРАТКА

- Беларусь і Расія плануецца наладзіць абмен электроннымі паслугамі.
- Натарыусы бясплатна пракансультуюць шматдзетных мам 14 кастрычніка.
- Прышчэпленыя ад каранавіруса заўзятары змогуць бясплатна наведаць матчы брэсцкага «Дынама».

ISSN 1990 — 763X



9 771990 763008